

Іканастас Успенскага сабора ў Жыровічах:
новыя звесткі па пытанні атрыбуцыі
(да матэрыялу Галіны Флікоп-Світа)

Абразы іканастаса Успенскага сабора Жыровіцкага праваслаўнага мужчынскага манастыра.



Прапоркі Эзэкіль і Даніїл.



Прапоркі Ісая і Іерамій.

2(211)
жноты
2017 год
з студзеня 1993 г.



Пасведчанне
абрэгістрацыі
№ 1221
ад 14 студзеня 2013 г.

Выходзіць 12 разоў
у год (з ліпеня 2003 г.)

НАВУКОВА-ТЭАРЭТЫЧНЫ, НАВУКОВА-МЕТАДЫЧНЫ ЧАСОПІС

алікі:

адукацыі Рэспублікі Беларусь, рэспубліканскае ўнітарнае прадпрыемства "Пачатковая школа", дзяржаўная навуковая ўстанова "Інстытут гісторыі беларускай аkadэміі навук Беларусі", Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт

Рэдакцыйная камітэт:

Канстанцін Бандарэнка, Сымон Барыс, Пётр Брыгадзін, Рыгор Васілевіч, Вячаслаў Даніловіч, Валерый Жук, Мікалай Забаўскі, Віктар Іучанкаў, Аляксандр Каваленя, Міхаіл Касцюк, Венյамін Космач, Уладзімір Кошалеў, Васіль Кушнер, Надзея Кушнер, Уладзімір Ладысеў, Рыгор Лазько, Аляксандр Лакотка, Аляксей Літвін, Анатоль Люты, Вольга Ляўко, Ігар Марзалюк, Наталля Матусевіч, Аляксандра Радзькоў, Аркадзь Русецкі, Аляксандра Смолік, Сяргей Ходзін, Мечыслаў Часноўскі, Алег Яноўскі, Эдмунд Ярмусік.

Рэдакцыйная рада:

Уладзімір Адамушка, Юрый Бохан (старшыня рады), Марыя Бяспалая, Аляксандра Вабішчэвіч, Надзея Ганушчанка, Уладзімір Гілеп, Аляксандра Груша, Аляксандра Гужалоўскі, Таісія Доўнар, Дзяніс Дук, Ларыса Жэрка, Аляксандра Каханоўскі, Аляксандра Корзюк, Аляксандра Кушнірэвіч, Вячаслаў Лазіцкі, Святлана Марозава, Леанід Мартынаў, Сяргей Новікаў, Алег Слуга, Валерый Талкачоў, Людміла Трыгорлава, Уладзімір Тугай, Віктар Фядосік, Неаніла Цыганок, Анатоль Шаркоў.

Рэдакцыя:

Намеснік галоўнага рэдактара — Наталля Матусевіч, рэдактар аддзела — Вітаут Чаропка, мастацкае афармленне — Уладзімір Малахаў, вёрстка — Надзея Пяткоўская, карэктара — Людміла Шчэрба.

ЗМЕСТ

| | |
|-------------------|---|
| Слова ад рэдакцыі | 3 |
|-------------------|---|

ГІСТОРЫЯ КУЛЬТУРЫ

| | | |
|-------------|--|---|
| Навагродскі | Традыцыйныя сямейныя трапезы беларусаў | 5 |
|-------------|--|---|

ЗНАХОДКІ І АДКРЫЦЦІ

| | | |
|--------------|--|----|
| Флікоп-Світа | Іканастас Успенскага сабора ў Жыровічах: новыя звесткі па пытанні атрыбуцыі | 13 |
|--------------|--|----|

ІМЁНЫ ВЯДОМЫЯ И НЕВЯДОМЫЯ

| | | |
|--------------|--|----|
| Эмануїл Іофе | Аляксандар Мяснікоў і яго роля ў гісторыі Беларусі | 25 |
|--------------|--|----|

ПАЛІТЫЧНАЯ ГІСТОРЫЯ

| | | |
|------------|---|----|
| Гужалоўскі | Лютайскае ўзброенае паўстанне 1917 года у Петраградзе вачыма беларускі Юлій Бібіла | 35 |
|------------|---|----|



Галіна ФЛІКОП-СВІТА

ІКАНАСТАС УСПЕНСКАГА САБОРА Ў ЖЫРОВІЧАХ: НОВЫЯ ЗВЕСТКІ ПА ПЫТАННІ АТРЫБУЦЫІ

Уапошнія некалькі гадоў беларускія, польскія і расійскія даследчыкі звярнулі пільную ўвагу на цікавы помнік сакральнага мастацтва Беларусі – іканастас Успенскага сабора ў Жыровічах (галоўнага храма Жыровіцкага Успенскага праваслаўнага мужчынскага манастыра). Актыўны зварот навукоўцаў да названага твора тлумачыца тым, што гэта адзін з нешматлікіх старажытных беларускіх іканастасаў, які захаваўся да нашага часу, аднак да сённяшняга дня многія пытанні яго гісторыі не былі высветленыя.

Заўважым, што да нашага часу захаваліся толькі рэдкія іканастасы беларускіх праваслаўных і ўніяцкіх храмаў XVII—XIX ст., што выконваліся ў межах лакальнай традыцыі. Натуральная, што па гэтай прычыне кожны з іх варты пільнай увагі. Іканастас Успенскага сабора ў Жыровічах не з'яўляецца выключэннем. Цікава, што ў канцы XIX — пачатку XX ст., калі ў Расійскай Імперыі праявілася цікавасць да сакральнай даўніны, гэты іканастас, у адрозненне ад іканастасаў магілёўскіх і віцебскіх храмаў, не зацікаў даследчыкаў. Нават звесткі пра яго, прадстаўленыя ў метрыках цэркви^{*}, не захавалі сведчанняў мастацкай унікальнасці і гістарычнай каштоўнасці. Так, у дакуменце за 1897 г. пра яго толькі і гаворыцца: "иконостас в соборной церкви деревянный трёхъярусный, украшенный резьбой, а на верху оного деревянный Крест с сиянием, Царские двери состоят из двух створов, резные". І ніяк не адзначаецца, што ў іканастасе заходаюцца старажытныя абразы, а сам ён мае мастацкую каштоўнасць, прытым што мэта складання такіх дакументаў і заключалася ў выяўленні найбольш цікавых помнікаў царкоўнай даўніны.

Бадай, самая ранняя згадка пра жыровіцкі іканастас, як пра прыклад увасаблення мясцовых традыцый у сакральным мастацтве, змешчана ў артыкуле Э.І.Вецер². Праўда, там ён толькі згадваецца ў пераліку падобных помнікаў. У некаторых працах даследчыкаў, прысвячаных беларускім іканастасам, ён увогуле часам застаецца па-за ўвагай, хаця згаданыя працы напісаныя на высокім навуковым узроўні і ўтрымліваюць шмат інфармацыі і цікавых высноў па гісторыі беларускіх іканастасаў³. Падобнае ігнараванне жыровіцкага іканастаса можна патлумачыць тым, што ў параўнанні з шыкоўнымі разъянямы іка-

* Метрыкі цэркви — анкеты, распрацаваныя ў 1886 г. Імператарскай акадэміяй мастацтваў, што ўключалі 72 пытанні, падзеленыя на 6 тэматычных блокаў: 1. Гісторыя цэркви і манастыроў і іх месца размяшчэння. 2. Вонкавыя часткі царквы. 3. Унутраныя часткі царквы. 4. Іканапіс. 5. Розныя прадметы. 6. Звесткі пра таго, хто запаўняў анкету. Метрыкі (бланкі з пытаннямі і месцам для ўпісвання адказу) былі надрукаваныя і разасланыя па храмах і манастырах. Звычайна іх запаўнялі настаяцелі храмаў і ігумены манастыроў.

ФЛІКОП-СВІТА Галіна Аляксандраўна.

Навуковы супрацоўнік Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, кандыдат мастацтвазнаўства. Нарадзілася ў г. Ліда Гродзенскай вобласці. У 2007 г. скончыла Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў па спецыяльнасці "мастак народных рамёстваў". З 2007 па 2009 г. працавала дырэкторам Лылойцінскага цэнтральнага дома культуры Смаргонскага раёна. У 2010 г. скончыла магістратуру Інстытута падрыхтоўкі навуковых кадраў НАН Беларусі, у 2013 г. — аспірантуру Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі. У 2014 г. абараніла кандыдатскую дысертацыю на тэму "Мастацкі і іканаграфічныя асаблівасці іканапісу грэка-каталіцкіх храмаў Беларусі XVII — першай паловы XIX ст.". Аўтар больш за 60 навуковых публікаций.





Жыровіцкі іканастас з аутэнтычнымі абразамі.

Фота да 2009 г.

іканастасамі храмаў Магілёва і Віцебска, вядомымі па старых фотаздымках, ён выглядае больш сціплым і не стварае на першы погляд уражання ўнікальнага іканастаса твора. А ў параўнанні з творамі наўнага іканастаса, якія захаваліся ў храмах Палесся, разгляданы помнік можа выглядаць "не самым яскравым выкладам" беларускіх іканастасаў.

Штуршком для больш уважлівага вывучэння жыровіцкага іканастаса паслужыла перадача абразоў з яго верхніх ярусаў у Нацыянальны музей Беларусі Рэспублікі Беларусь⁴. Іх рэстаўрацыя і экспанаванне вымагалі папярэдняга навуковага даследавання. У гэты ж час польскі даследчык Войцех Баберскі зноў пэўныя думкі наконт гісторыі стварэння гэтай іканастаса. Ён выказаў меркаванне, што дадзены помнік быў створаны ў 1732—1733 гг. Справа ў тым, што В.Баберскі ў папцы з дакументамі Жыровіцкага манаstry, што захоўваецца ў бібліятэцы Віленскага юніверсітэта, адшукаў контракт, заключаны паміж Пятром Пралускім і Францішкам Прытульскім на выраб іканастаса. У дакументце гаворыцца, што П.Пралускі, з якім контракт заключаны 29 чэрвеня да Вялікадня 1733 г. павінен разам са сваімі зрабіць: "частку галоўнага алтара, туло, царская брама". За гэту працу прадугледжвалася аплата ў 600 польскіх злотых. Абяцаныя грошы П.Пралускі атрымліваў па частках, пацвярджа-

ючы гэта сваімі подпісамі (крыжыкамі). З жніўня таго ж года быў заключаны контракт з яшчэ адным столяром — Францішкам Прытульскім, які да Вялікадня 1733 г. меўся разам з памочнікамі выкананцем верхня чыны іканастаса, за што яму было абыцана 850 польскіх злотых. Грошы Ф.Прытульскі таксама атрымліваў па частках па меры выканання працы, учым уласнаручна распісаўся⁵. На падставе гэтых дадзеных В.Баберскі і зрабіў выснову, што жыровіцкі іканастас быў створаны ў 1732—1733 гг.⁶.

Прыведзеныя польскім навукоўцам звесткі не засталіся без увагі з боку беларускіх калег. Ужо ў 2010 г. пры экспанаванні ў Нацыянальным мастацкім музеі аброза з названага сакральнага комплексу на выставе "Святыя заступнікі ў праваслаўным іканапісе" ў анафатыцы да твора, якую падрыхтаваў супрацоўнік музея А.А.Ярашэвіч, стаяла дата "1730-я гг.", а ва ўводным тэкслце да выставы гэтага ж аўтара былі прыведзеныя звесткі пра архіўную заходку В.Баберскага, якая і дазволіла датаваць аброзы⁷. Гэтая дата патрапіла і ў друкаваныя выданні. У прыватнасці, у расійскую шматтомную "Православную энциклопедию", дзе маецца артыкул, прысвечаны Жыровіцкаму манаstry, адным з аўтараў якога быў таксама А.Ярашэвіч⁸.

Аднак пазней названы даследчык (відавочна, пасля ўласнага знаёмства з дакументам, на які спасылаецца В.Баберскі), выказаў сумненні ў дакладнасці звестак пра аўтарства і час выканання жыровіцкага іканастаса⁹. Па-першае, азнаёміўшыся з названай крыніцай, ён адзначыў, што там не фігуруе назва Жыровічы. Відавочна, што В.Баберскі рабіў прыведзеныя вышэй высновы на той падставе, што контракт захоўваўся сярод дакументаў Жыровіцкага манаstry. Аднак адзінае паселішча, якое згадваецца ў дакументе, двор Храпін, у якім прадугледжвалася нарыхтоўка дрэва для столярных работ, заходзіцца ў 150 км ад Жыровічаў. На думку А.Ярашэвіча, малаверагодна, каб дрэва для стварэння канструкцыі жыровіцкага іканастаса везлі адтуль. Таксама ён адзначыў, што падчас каранавання цудадзейнага аброза Божай Маці Жыровіцкай, якое адбылося ў 1730 г., іканастас ужо заходзіўся ва Успенскім саборы, пра што сведчаць апісанні ўрачыстасцяў. Упершыню яны былі выдадзеныя на лацінскай мове ў XVIII ст., а ў 1902 г. надрукаваныя ў перакладзе на рускую мову ў Гродзенскай губернскай друкарні. Пры апісанні храма ўзгаданы "Дэісус", пад якім, відавочна, меўся на ўзвaze не асобны ("Дэісусны") чын іканастаса, а ўвесі іканастас, што было ўласціва для тагачасных апісанняў¹⁰. Згадка пад 1730 г. "Дэісуза" сведчыць пра тое, што іканастас на той час у храме ўжо быў. Трэці аргумент, які прывёў А.Ярашэвіч, тычыўся стылістыкі помніка. Даследчык заўважыў у яго дэкоры элементы, якія ў 1730-я гг. ужо лічыліся архаізмамі (гэта ў першую чаргу датычыць разьбы калон у ніжнім ярусе іканастаса). Наогул, даследчык выказаў меркаванні, што стварэнне мясцовага чыну і верхніх радоў адбывалася ў розны час: "...рэзной дэкор местнаго и двух верхних ярусов заметно отличается по стилю и орна-

менту. Колонны 1-го яруса с "флемованными дорожниками", трёхарочное завершение и рисунок резного орнамента на царских вратах типичны скорее для резных алтарей XVII века. Гладкоствольные колонны с накладной растительной резьбой, цветочные гирлянды с бутонами в верхних ярусах стилистически близки к зрелому барокко 1-й половины XVIII века"¹¹.

На верхнюю частку іканастаса звярнуў увагу і расійскі даследчык К.У.Пастэрнак, які заўважыў падабенства паміж ёй і верхнім часткам галоўнага алтара касцёла Божай Маці Анёльскай францысканскага кляштара ў Гродна, выкананага ў стылі позняга барока ў XVIII ст.¹². Кампазіцыя на названы помнік з'яўляецца найбольш блізкім творам да жыровіцкага іканастаса. Прычына гэтага падабенства невядомая і можа стаць тэмай асобнага даследавання.

Аргументы А.А.Ярашэвіча з'яўляюцца небес-падстаўнымі, аднак скептыкі і іх могуць аспрэчыць. Маўляў, дрэва для іканастаса магло нарыхтоўвацца ў Храпіне, бо епіскап Юрый Булгак, які з'яўляўся за-казчыкам, у той час жыў там у епіскапскім маёнтку. Што датычыцца апісання царквы ў 1730 г., калі праходзілі ўрачыстасці з нагоды каранавання цудадзея-нага абраза, то з яго вынікае, што іканастас на той час там быў. Аднак гэта не азначае, што там быў ме-навіта той іканастас, які знаходзіцца ў храме цяпер. Жыровіцкі іканастас мог быць змайстраваны ў 1732—1733 гг. і ўсталяваны на месцы старога. Стылістыка твора таксама не здадзе можа быць выкарыстаная як дакладная прыкмета для датавання.

Магчымасць праліць светло на гісторыю з іканастасам для галоўнага храма Жыровіцкага манастыра з'явілася ў нас дзякуючы надзвычай каштоўнай зна-ходцы. Так, у архіве Санкт-Пецярбургскага інстыту-та гісторыі Расійской акадэміі навук захоўваецца ка-лекцыя дакументаў, якая асвятляе шматлікія пытанні гісторыі ўніяцкай царквы ў Вялікім Княстве Літоўскім. Яна была собраная прафесарам (з 1837 г.) Літоўскай уніяцкай духоўнай семінарыі ў Жыровічах, пазней — праваслаўным епіскапам Паўлам Дабрахотавым. Сярод шматлікіх дакументаў гэтага фонду (у ім налічва-ецца 2492 адзінкі захавання), большасць з якіх да-цяперашняга часу фактычна не маюць дакладнага адлюстравання ў волісах фонду, удалося адшукаць надзвычай цікавы матэрыял па нашым пытанні¹³.

У рукапіснай справе, якая называецца "Зборнік гістарычных звестак пра Жыровіцкі манастыр, складзены прыёрам Антоніем Завадскім у 1713 г.", ёсць згад-кі пра фундатараў алтароў Успенскага храма. Сярод іх названа імя чалавека, за гроши якога выкананы "галоўны алтар", а таксама фігуруе дата стварэння і імя майстра: "у жыровіцкай царкве ад розных дабра-дзеяў: галоўны алтар (Ołtarz Wielki) усталяваў за свае сродкі яснавальможны пан Палубінскі, маршалак, це-раз працу разбяра Яна Радванскага за суму золотых польскіх¹⁴ у 1676 годзе"¹⁵. На першы погляд, гэтыя звесткі датычыцца іншага сакральнага аб'екта царквы — галоўнага алтара — і да іканастаса не маюць нікага дачынення. Аднак гэта зусім не так. Каб раз-



Галоўны алтар касцёла Божай Маці Анёльскай у Гродна
абрацца ў гэтым, неабходна звярнуцца да тагачас-
най тэрміналогіі і пытанняў абсталявання сакраль-
ных інтэр'ераў.

Уніяцкія храмы, большасць якіх першапачаткова былі праваслаўнымі, мелі адпаведны інтэр'ер, галоўным сакральным аб'ектам якога з'яўляўся іканастас. Апошні аддзяляў віму (памяшканне, дзе ўсталёўваўся прастол; у праваслаўнай мясцовай традыцыі гэту прастору прынята называць алтаром, аднак, каб паз-бегнуць блытаніны ў паняццях, у дадзенай працы мы выкарыстоўваем больш універсальны тэрмін "віма") ад малітоўнай залы з вернікамі. Паступова ва ўніяц-кіх цэрквах пачалі праяўляцца прыкметы каталіцкай традыцыі, што паўплывала не толькі на змены ў на-бажэнстве, але і ва ўбранстве храмаў: у іх з'явіліся прысценныя алтары — архітэктурныя канструкцыі, якія складаліся з менсы (прастола) і рэтабла — дэка-ратыўнага шчыта, на якім змяшчаліся абразы і скуль-птуры. У некаторых уніяцкіх цэрквах іканастасы знялі, а галоўная сакральная роля перайшла да прысцен-ных алтароў. Аднак у шэрагу храмаў адбываўся свое-асаблівы сінтэз: іканастас захоўваўся, а за ім — увіме — усталёўваўся галоўны алтар, у малітоўнай зале калі сцен размяшчаліся бакавыя алтары¹⁶. Натуральная напрошваеца думка, што тое ж адбылося і ва Успен-скім саборы ў Жыровічах. А значыць, калі гаворка ідзе пра "Ołtarz Wielki", то маецца на ўвазе менавіта архі-тэктурны прысцены алтар у віме за іканастасам, а не сам іканастас. Такая думка хоць і з'яўляецца лагічнай, але ў дадзеным выпадку яна памылковая.

Заўважым, што ў тагачасным справаводстве ўніяцкай царквы тэрмін "Ołtarz Wielki" часам выкарыстоўваўся ў значэнні іканастаса. Самы прости прыклад гэтаму прыведзеная вышэй цытата з контракта епіскапа Ю.Булгака з майстром П.Пralускім, які павінен быў выкананы частку "галоўнага алтара" з царской брамай. Згадка пра апошнюю, якая з'яўлялася кампазіцыйным і сэнсавым цэнтрам менавіта іканастаса, сведчыць пра тое, што пад выразам "Ołtarz Wielki" тут маецца на ўвазе іканастаса. А найбольш красамоўным прыкладам з'яўляецца малюнак іканастаса царквы ў Барысаве, выкананы ў пачатку 1640-х гг., што захоўваецца ў Нацыянальным гістарычным архіве Беларусі. На выяве прадстаўлены шмат' ярусны цяблавы іканастас, пазначаны як "Ołtarz Wielki"^{*17}.

Такім чынам, прыведзеныя прыклады сведчаць пра тое, што ў справаводстве ўніяцкай царквы для абазначэння іканастаса мог выкарыстоўвацца тэрмін "Ołtarz Wielki", аднак гэта яшчэ не даказвае, што менавіта іканастас меўся на ўвазе ў працытаваным дакументе 1713 г. Доказам гэтага з'яўляюцца іншыя звесткі. Так, у тым жа фондзе П.Дабрахотава захоўваецца справа за 1704 г., дзе прыводзіцца інфармацыя пра стан некаторых базыльянскіх кляштараў, у тым ліку і Жыровіцкага¹⁹. З выяўленых на цяперашні час падобных крыніц гэтая — самая ранняя. Яна была невядомая для іншых даследчыкаў, якія закралі тэму вывучэння царкоўных інтэр'ераў. Асаблівая каштоўнасць дадзенага документа для нашага даследавання заключаецца ў тым, што ён складзены ў "спрэчны" перыяд: калі, на думку А.Ярашэвіча, ва Успенскай царкве Жыровіцкага манастыра ўжо быў іканастас (альбо хатця б яго ніжні ярус), а паводле меркавання В.Баберскага, яго там не было, прынамсі таго, які існуе цяпер.

Дык вось, з названай крыніцы вынікае, што ў Жыровіцкім храме ў той час іканастас ужо быў²⁰! Акрамя яго ў інтэр'еры царквы размяшчалася некалькі прысценных алтароў: алтар святога Васіля ў правай капліцы, алтар святога Мікалая — у левай, алтары каля сцен і слупоў у малітоўнай зале: святога Францішка, Блаславёна Язафата, Беззаганнага Зачацця Божай Маці, святых апосталаў Пятра і Паўла, Святога Крыжа. Два алтары знаходзіліся ў іканастасе (пра іх размова пойдзе асобна). А вось за іканастасам у віме ў той час ніякага алтара не было (пазней яго там усё ж усталявалі, пра што сведчаць больш познія дакументы²¹), а гэта значыць, што на пачатак XVIII ст. пры апісанні гэтай царквы пад выразам "галоўны алтар" мог фігураваць толькі іканастас. Гэтаму ёсць і іншыя доказы, якія будуць прыведзены ніжэй.

Але найперш варта распавесці і пра іншыя прысценныя алтары, што знаходзіліся ў храме на момант праверкі 1704 г. Цікава, што ўсе яны пазначаныя ў "Зборніку гістарычных звестак пра Жыровіцкі манастыр, складзеным Антоніем Завадскім у 1713 г.". Акрамя іканастаса за гроши фундатараў былі выкананы ўсе пералічаныя сем бакавых алтароў, а таксама яшчэ і брацкі алтар Пакрова Божай Маці, які не

прыведзены ў апісанні царквы за 1704 г., верагодна, па той прычыне, што ён з'яўляўся фератронам — працэсійным вынасным алтарыкам, які мог размяшчацца не ў малітоўнай зале, а ў закрыстыі.

Што датычыцца астатніх сямі, то пра іх у дакументе 1713 г. гаворыцца наступнае: **"Алтар Беззаганнага Зачацця Божай Маці** ўсталяваў брат-францішканін трэцяга ордэну** Францішак Бялецкі, калі і за якую сумму — звестак няма, аднак каля 1666 г. **Алтар Блаславёна Язафата** фундаваў пан Казімір Валовіч, стараста Хвейданскі, у 1688 г. **Алтар Св. Францішка** той жа вялебны брат Францішак Бялецкі, што і алтар Беззаганнага Зачацця Божай Маці... **Алтар Пакрова Божай Маці** фундавала брацтва міласэрнасці... **Алтар у капліцы святога айца нашага Васіля Вялікага** фундаваў пан Васіль Паддубскі, пінскі харунжы. **Алтар Св. Крыжа** фундаваў пан Палубінскі. **Алтар Св. Мікалая** фундаваў, выканаў простай сталярнай работай, пафарбаваў пан Лукаш Расадоўскі з той прычыны, што, калі ён быў у няволі, пабачыў у мроі Святога Мікалая. **Алтар Святых Апосталаў Пятра і Паўла** фундаваў віленскі мешчанін Парфенцій Бацэвіч..."²². Такім чынам, з дадзенай крыніцы можна атрымаць звесткі пра фундатараў усіх алтароў, якія знаходзіліся ў храме на пачатак XVIII ст., а таксама можна даведацца імя майстра і год стварэння некаторых з іх.

Неабходна таксама падкрэсліць, што на сярэдзіну — канец XVII ст. ва ўніяцкіх цэрквях практика ўсталявання прысценных алтароў, запазычаная з каталіцкай традыцыі, набыла даволі значныя маштабы. Поўны пералік алтароў Успенскага храма ў Жыровічах мы тут прыводзім для таго, каб прадэманстраціруць ступень гэтай з'явы і паказаць, што звесткі з абедзвюх крыніц пачатку XVIII ст. адносна гэтых сакральных аб'ектаў супадаюць, за выключэннем згадкі "галоўнага алтара", які фігуруе ў дакументе за 1713 г., а ў крыніцы за 1704 г. пра яго інфармацыі няма, і "іканастаса", які, наадварот, апісваецца ў матэрыялах за 1704 г., а ў "Зборніку гістарычных звестак..." не згадваецца. А гэта яшчэ раз наводзіць на думку пра тое, што ў дадзеных дакументах паняцці "галоўны алтар" і "іканастас" адносіліся да адно і таго ж аб'екта.

Вось як апісваецца іканастас у візіце за 1704 г.: *"Іканастас прыгожы і багаты, у пазалоце; з Царской брамай і бакавымі (брамамі), на якім уверсе прыгожа выкананы Крыж; у тым іканастасе, акрамя алтара з цудадзейным абразом Божай Маці, ёсць і другі*

* Даволі падрабязна асаблівасці ўжывання пэўных паняццяў у апісаннях грэка-каталіцкіх храмаў у канцы XVII — пачатку XIX ст. намі разглядаліся ў артыкуле, прысвечаным тэрміналогіі. Там жа намі былі прыведзеныя прыклады выкарыстання словазлучэння "Ołtarz Wielki" для абазначэння іканастасу¹⁸.

** Пры некаторых каталіцкіх ордэнах існавала трэцяя галіна (Трэці ордэн): першай лічылася мужчынская, другой — жаночая, трэцяй — для мужчын і жанчын, якія прымалі духоўныя зарокі ордэна, але не пакідалі мірское жыццё.



Аляксандар Гілярый Палубінскі, маршалак вялікі літоўскі.

алтар — па левым баку — Беззаганнага Зачацця Божай Маці... За галоўным алтаром альбо, як сказана, іканастасам, знаходзіцца цыборый..."²³. Апошні сказ надзвычай важны па той прычыне, што ў ім прасочваецца сінанімічнае выкарыстанне візітатарам двух разглядаемых паняццяў. Акрамя таго, з апісання іканастаса становіцца зразумелым, што ён быў на той час новым. Хоць гэта прама нідзе не сказана, але ўзгадка пра тое, што ён "прыгожы", наводзіць на адпаведную думку. Адсюль можна заключыць, што гэты іканастас быў паставлены незадоўга да візітатары 1704 г., а значыць, не было неабходнасці яго мяніць у 1730-я гг.


Больш за тое, відавочна, што жыровіцкі іканастас быў выкананы адразу шмат'ярусным. Нагадаем, што А.Ярашэвіч выказаў думку пра больш ранні час стварэння ніжній часткі, і больш позні — верхній. Аднак відавочна, што да 1704 г. іканастас ужо быў высокім, бо малаверагодна, каб аднаярусны іканастас апісваўся як "багаты". Калі і быў пэўны інтэрвал у вырабе ніжній і верхній частак, то не вельмі вялікі — максімум чвэрць стагоддзя: працы пачаліся ў 1676 г. па замове Аляксандра Гілярыя Палубінскага і скончыліся да 1704 г. — года візітатарі. Аднак пры гэтым сумніўна, што фундатар ахвяраваў храму аднаярусны іканасас, які пазней дарабляўся.

Трэба падкрэсліць, што ў той іканастас, які апісваецца ў дакуменце пачатку XVIII ст., былі ўключаныя два алтарыкі, у адным з якіх знаходзіўся цудадзеяны абраз Божай Маці Жыровіцкай, у другім — абраз "Беззаганнае Зачацце". А ў іканастасе, які цяпер знаходзіцца ва Успенскім храме, выразна бачныя ў першым ярусе побач з царской брамай сляды наяўнасці там двух алтароў. Гэта яшчэ раз пацвярджае, што існууючы па цяперашні час іканастас на 1704 г. ужо быў і апісаны ў тагачасных крыніцах.

Апошнім аргументам, які можна прывесці ў якасці доказу таго, што "галоўны алтар", выкананы на гроши маршалка Палубінскага, гэта — іканастас, з'яўляеца цікавае апісанне ў разглядаемым візіце за 1704 г. на кладных аздобай. Так, у пункце, прысвечаным металічным прадметам у "галоўным алтары" (перед іх пералікам змешчана назва раздзела "Ołtarz wielki"), гаворыцца: "над Царской Брамай герб пана Палубінскага, маршалка Вялікага Княства, срэбны"²⁴.


Такім чынам, пры апісанні "галоўнага алтара" згадваецца царская брама, змешчаная ў ім. Гэта чарговы раз паказвае, што пад паняццем "Ołtarz wielki" меўся на ўвазе іканастас. Да таго ж металічны герб Палубінскага мог быць змешчаны ў іканастасе толькі ў тым выпадку, калі ён з'яўляўся фундатарам гэтага сакральнага аб'екта. А ў дакуменце за 1713 г., дзе прыводзяцца імёны "дабрадзеяў", пра іканастас нічога не гаворыцца, аднак, як было адзначана вышэй, маршалак Палубінскі названы фундатарам "галоўнага алтара" для разглядаемага храма. Такім чынам, усе прыведзеныя вышэй аргументы дазваляюць сцвярджаць, што ў 1676 г. маршалак вялікі літоўскі Аляксандар Гілярый Палубінскі замовіў разъбяру Яну Радванскому выраб іканастаса, а не прысценнага алтара.

А доказам таго, што менавіта гэты іканастас і дайшоў да нашага часу (а не быў заменены на новы ў 1730-я гг.), з'яўляеца тое, што ў дакументах XIX ст. пры апісанні іканастаса адзначаецца наяўнасць у ім згаданага герба. Так, у візіце за 1800 г. гаворыцца: "над Царской Брамай, улічваючы вялікую табліцу з арлом, металічных таблічак 51"²⁵. Цікава, што ў гэты час памяць пра імя фундатара была страчана, бо



Кафля з выявай герба Палубінскіх.

Iканастас
ва ўніяцкай
царкве
вёскі Збой
(Славакія).



візітатар не змог вызначыць прыналежнасць герба "з арлом" да пэўнага шляхецкага роду. Тоё, што гэта менавіта герб, узгаданы ў 1704 г., пацвярджаеца тым, што герб Палубінскага меў таксама выяву арла. Паказальна, што правяраючыя храма ў 1814 і 1819 гг. гэты герб трактавалі як Радзівілаўскі: "Над Царскай Брамай, улічаючы вялікую авальную таблічку з Радзівілаўскім гербам, 51 таблічка"²⁶.

Такім чынам, прыведзеныя вышэй аргументы, на нашую думку, даволі пераканаўча даводзяць, што пад паняццем "галоўны алтар" у крыніцы за 1713 г. фігуруе іканастас Успенскага сабора Жыровіцкага манастыра, які захаваўся і па сённяшні дзень. А гэта значыць, што дзякуючы архіўным крыніцам нам удалося высветліць час яго стварэння — 1676 г., імя фундатара — Аляксандр Гілярый Палубінскі, і імя майстра (разъбяра) — Ян Радванскі. Гэтыя новыя дадзеныя, безумоўна, маюць каштоўнасць для атрыбутавання жыровіцкага іканастаса, аднак іх навуковае значэнне толькі гэтым не абмяжоўваецца.

Выяўленая дата стварэння (або замовы вырабу) галоўнага сакральнага аб'екта храма дазваляе выказаць і пэўныя думкі наконт часу завяршэння будаўніцтва і асвячэння Успенскага сабора Жыровіцкага манастыра. Справа ў тым, што дагэтуль дата будаўніцтва мураванага храма на месцы старога драўлянага так і застаецца дыскусійнай. У артыкуле пра Жыровіцкі манастыр у згаданай "Праваславной энциклопедии" аўтары пералічваюць розныя існуючыя версіі адносна даты будаўніцтва галоўнага манастырскага храма. Так, яны адзначаюць: "В новейших публикациях историки архітэктуры указывают различные даты окончания строительства — 1639 г. (Боровой. 2001. С. 22), 1650, 1671 гг. (Кулагін. 2001),

1650, 1663 гг. (Слюнькова. 2002). Согласно актам конгрегации 1661 г., работы по сооружению церкви были выполнены в основном при "старшем" (т. е. игумене) Петре Мимонском. Необходимость реставрации храма отмечают акты 1686 и 1709 гг."²⁷.

А ў адным са сваіх артыкулаў А. Ярашэвіч адзначае, што ў дакументах за 1854 г. прыводзяцца некаторыя дадзеныя пра гісторыю храма, дзе гаворыцца, што ён быў асвечаны ў 1677 г.²⁸. У іншых вядомых нам крыніцах гэтая дата не названая. Аднак выяўленая нами звесткі пра выраб (заказ) іканастаса ў 1676 г. таксама схіляюць да думкі, што асвячэнне храма сапраўды адбылося ў 1677 г. А яго будаўніцтва, верагодна, было завершана незадоўга да гэтага.

Асобна варта сказаць аб значнасці і каштоўнасці жыровіцкага іканастаса для гісторыі беларускага мастацтва. Гэта адзіны помнік на Беларусі, які дае ўяўленне пра пэўныя культурна-рэлігійныя з'явы, што фарміраваліся і існавалі ў рэчышчы ўніяцкай царквы. Гаворка ідзе пра гэтак званыя "мясцовые алтары". Менавіта дадзены тэрмін, праўда, у польскамоўным варыянце, ужываўся ў справаводстве ўніяцкай царквы канца XVII — першай трэці XIX ст. для абазначэння адмысловай з'явы, якая існавала выключна ва ўніяцтве — пад абразы мясцовага чыну (адкуль і наўза) іканастаса (у тым выпадку, калі ён быў у храме) падстайляліся менсы (прастолы), і такім чынам гэтыя комплексы маглі выконваць у літургічным плане ту ж функцыю, што і звычайнія бакавыя алтары.


На першапачатковым этапе, верагодна, "мясцовые алтары" не вылучаліся пэўнай структурай, а ўяўлялі сабой простую падстаноўку прастолаў пад ніжнія іканастасныя абразы. Прыклады гэтай з'явы захаваліся ва ўніяцкіх цэрквах колішній уніяцкай

Абразы іканастаса Успенскага сабора Жыровіцкага манастыра.

З'яўленне Жыровіцкага
абраза Маці Божай.



Апосталы Іаан, Іакаў Алфееў,
Барталамей, Сіман Канаіт.



Апосталы Іуда (Фадзей),
Філіп, Фама і Матфей.



Прапорки
Эзэкліль
і Даніїл.



Прапорки
Ісая
і Йеремій.



Апосталы
Андрэй
і Пётр.



Апосталы
Павел
і Іакаў
Зевядзееў.

Мукачайскай епархіі Рэчы Паспалітай (цяпер знаходзяцца ў Прыкарпацкай частцы Славакіі)²⁹. З архіўных крыніц вядома, што на тэрыторыі Беларусі ва ўніяцкіх цэрквях "мясцовыя алтары" існавалі ўжо ў 1680-я гг.³⁰. Больш раннія дакументы з апісаннямі тутэйшых уніяцкіх храмаў, адкуль можна было б атрымаць інфармацыю пра гэтую з'яву, нам не вядомыя. Хаця відавочна, што такая практика ўзнікла раней за 1680-я гг., бо ўжо на гэты час яна набыла даволі значныя маштабы.

Жыровіцкі іканастас сведчыць пра два важныя моманты ў гісторыі фарміравання "мясцовых алтароў". Па-першае, ён паказвае, што новыя іканастасы, якія ствараліся ва ўніяцкі перыяд, адразу мелі і "мясцовыя алтары", якія вылучаліся пэўнымі архітэктурнымі дэталямі. Інакш кажучы, жыровіцкі іканастас з'яўляецца адзіным захаваным прыкладам іканастасу з "мясцовымі алтарамі" і ілюструе той этап гэтай з'явы, калі такія комплексы ствараліся адразу ж (а не праста калі менсы падстаўляліся пад мясцовыя абразы). Па-другое, жыровіцкі іканастас дазваляе прасачыць пэўную храналогію гэтай з'явы. Так, як ужо было адзначана, з найбольш ранніх вядомых нам дакументаў вынікае, што ў 1680-я гг. пад некаторыя іканастасы ўжо былі падстаўленыя менсы. Аднак жыровіцкі іканастас, заказаны ў 1676 г., сведчыць пра тое, што на гэты час такая з'ява, як "мясцовыя алтары", ужо паширалася ва ўніяцкай практицы, бо для майстра-выканаўцы (ці для заказчыка) было натуральнай зрабіць іканастас адразу з уключанымі ў яго склад "мясцовымі алтарамі".

Асобна варта сказаць і пра сюжэтную праграму жыровіцкага іканастаса. На першы погляд яна здаецца даволі тыповай і традыцыйнай: мясцовы, апостальскі і прарочы чыны, што характэрна для большасці ўніяцкіх іканастасаў таго часу, пра што сведчаць архіўныя крыніцы³¹. Аднак звяртаюць на сябе ўвагу нетыповыя сюжэты цэнтральных абразоў верхніх чыноў, кампазіцыя абразоў апосталаў і прарокаў. Да таго ж з архіўных звестак вядома пра ранейшы склад мясцовага чыну, які адрозніваўся ад цяперашняга і быў даволі незвычайны. У ніжнім ярусе змены адбыліся ў сярэдзіне XIX ст.: тады ён стаў традыцыйным³².

Паводле канонаў, цэнтральная месца ў мясцовым ярусе зімала царская брама, якая захавалася па цяперашні час. Яна аздобленая разьбой і мае чатыры жывапісныя клеймы з выявамі евангелістаў, што таксама з'яўляецца кананічным. Аднак звяртае на сябе ўвагу форма гэтых клеймаў — прамавугольная, моцна выцягнутая па вертыкалі, а евангелісты прадстаўленыя ў поўны рост. Менавіта форма клеймаў, іх спосаб спалучэння з разьбой царской брамы, кампаноўка на іх фігур адрозніваюць іх ад клеймаў іншых іканастасаў, бо найбольш распаўсюджанай у канцы XVII—XVIII ст. формай клеймаў царской брамы была авальная, а евангелістаў звычайна прадстаўлялі па пояс, у сядзячым становішчы, за столом.

Паабапал царской брамы ў мясцовых алтарах жыровіцкага іканастаса змяшчаліся нетыповыя выявы: справа — цудадзейны абразок Божай Маці Жы-

ровіцкай, высечаны на камені, які засланяўся рухомым аброзом з выявай "З'яўленне Божай Маці Жыровіцкай", злева — аброз "Беззаганнае Зачацце"³³. Такі сюжэтны склад аброзоў адрозніваецца ад кананічнага, для якога характэрна размяшчэнне выявы Ісуса Хрыста справа, а Божай Маці — злева ад царской брамы. Прыцягваюць увагу і выявы на дыяканскіх дзвярах. На адной з іх была змешчана выява святых Васіля і Іраніма, на другой — святых Рыгора і Язафата. Такія кампазіцыі дыяканскіх дзвяраў не маюць аналагаў у беларускім сакральным мастацтве ні сярод захаваных іканастасаў, ні сярод вядомых толькі па архіўных крыніцах. У прадстаўленым выгляде ніжні чын захоўваўся доўгі час, пра што сведчаць апісанні ў дакументах XVIII — першай паловы XIX ст.³⁴. У сярэдзіне XIX ст. дыяканскія дзвёры зімелі кананічныя кампазіцыі старазапаветнага прарока Аарона і архідышкана Стэфана³⁵.

Склад другога — апостальскага — яруса даволі традыцыйны: у цэнтры размешчаны аброз "Хрыстос на прастоле" ("Хрыстос-Архірэй"), а паабапал яго — выявы апосталаў. Толькі звяртае на сябе ўвагу кампаноўка 12 фігур, якія напісаны на чатырох дошках. Даволі рэдкім з'яўляецца нераўнамернае размеркаванне персанажаў: на двух аброзах прадстаўленыя па два апосталы, яшчэ на двух — па чатыры (у той час як звычайна прадстаўлялі аднолькавую колькасць апосталаў на кожным з аброзоў). Аброзы вылучаюцца высокім майстэрствам выканання. Яны напісаныя алейнымі фарбамі на дошцы. Заўважым, што ў архіўных крыніцах пра іх прыводзяцца розныя звесткі. Так, у візіце за 1814 г. гаворыцца, што аброзы апосталаў і прарокаў у верхніх чынах іканастаса напісаныя на палатне³⁶. Але ў найбольш падрабязным апісанні храма, здзейсненым у 1823 г., адзначаецца, што яны напісаныя на дрэве³⁷. Відавочна, што апісваюцца адны і тыя ж аброзы, аднак у 1814 г. правяраючы не змог на адлегласці вызначыць матэрыял асновы (аброзы ўсё ж знаходзіліся на значнай вышыні), да таго ж яго магла ўвесці ў зман алейная тэхніка пісьма.

У верхнім — прарочым — чыне змешчаныя два аброзы з парнымі кампазіцыямі прарокаў. Склад персанажаў гэтага яруса таксама выклікае пэўныя нераўнамерні: справа ў тым, што на скрутках у руках прарокаў змешчаныя слова з іх пасланняў і імёны прарокаў, адкуль вынікае, што на аброзах папарна прадстаўлены Эзэкіль і Даніл, Ісая і Іерамій. Аднак у архіўных матэрыялах за 1823 г. (польскамоўны дакумент) і 1837 г. (рускамоўны дакумент) візітатары па-іншаму зафіксавалі змест гэтых аброзоў: замест Даніла ў апісаннях фігуруе прарок Ілля³⁸. У больш ранніх крыніцах імёны прарокаў не прыводзяцца. На цяперашні час складана патлумачыць гэтыя разыходжанні ў крыніцах. Відавочна, што ў іканастасе так і працягвалі захоўвацца тыя ж аброзы, што дайшлі да нашага часу.

У цэнтры прарочага чыну знаходзілася выява рэдкага сюжэту, што ілюструе гісторыю з'яўлення зудаўдзейнага аброза Божай Маці Жыровіцкай на дрэве.



Жыровіцкі іканастас з новымі абразамі. Фота 2016 г.

Заўважым, што па канонах у цэнтры прапочага чыну павінна змяшчацца выява "Божая Маці Прадвесце". У дадзеным выпадку на размяшчэнне ў іканастасе абрэза "З'яўленне Божай Маці Жыровіцкай" паўплывала тое, што Успенскі сабор быў вядомы сваёй святынёй, дзякуючы якой, паводле падання, тут і ўзнік манастырь.

Аўтарства абрэза жыровіцкага іканастаса дагэтуль застаецца невядомым. Верагодна, што над іх выкананнем мог працеваць майстар-жывапісец з асяроддзя базыльянаў. Падобныя прыклады, калі абрэзы для іканастасаў базыльянскіх храмаў пісаліся манаствамі гэтага ордэна, сустракаліся ў дакументах. Так, з архіўных крыніц вынікае, што айцец-базыльянін Еразм Старушак (Старусік), які памёр у Лыскаве ў 1688 г., пры жыцці выканаў абрэзы для іканастасаў кляштарных цэркваў у Беразвеччы і Лыскаве, а таксама для шматлікіх храмаў, назвы якіх, на жаль, не ўказаныя³⁹. Да цяперашняга часу імя гэтага творцы другой паловы XVII ст. заставалася невядомым у гісторыі беларускага мастацтва. Неабходна падкрэсліць, што перыяд жыцця Е. Старушака і рэгіён, у якім ён працеваў, наўдоўніць на думку, што ён мог быць аўтарам і жыровіцкіх абрэзаў, аднак сцвярджаць гэта мы не можам.

Можна выказаць меркаванне, што абрэзы напісаныя тады ж, калі і створаны сам іканастас — у 1676 г. На дадзены момант гэтыя творы пры публікацыі і экспанаванні фігуруюць з датай — 1730-я гг. (гэта са спасылкай на версію В. Баберскага, хаця пазней яна была аспрэчана А. Ярашэвічам). Такім чынам,

на цяперашні час пытанні пра час стварэння і аўтарства абрэзаў застаюцца адкрытымі.

Падводзячы высновы нашага даследавання, неабходна адзначыць, што на сённяшні дзень выяўленая дата стварэння жыровіцкага іканастаса — **1676 г.**, імёны яго майстра — **Ян Радванскі** — і заказчыка — маршалак **Аляксандр Гілярый Палубінскі**. Гэтыя звесткі дазваляюць сцвярджаць, што да ліку беларускіх іканастасаў XVII ст., якія захаваліся да нашага часу, акрамя іканастаса Мікалаеўскага сабора Магілёўскага праваслаўнага манастыра, які датуецца 1669—1672 гг. і да цяперашняга часу лічыўся адзіным беларускім іканастасам XVII ст.⁴⁰, належыць яшчэ і іканастас Успенскага сабора Жыровіцкага манастыра. Больш за тое, разглядаемы іканастас хоць і "маладзей" за магілёўскі, аднак у адрозненне ад апoшняга захаваўся лепш (калі казаць пра канструкцыю і пра склад абрэзаў) (на цяперашні час аўтэнтычныя абрэзы з верхніх чыноў іканастаса захоўваюцца ў НММ РБ, а на іх месцы ўладкаваны новыя). Акрамя таго, яго ўнікальнасць заключаецца яшчэ і ў тым, што ён дае ўяўленне пра "мясцовые алтары", якія з'яўляліся кампанентамі ўніяцкіх іканастасаў.

Неабходна падкрэсліць, што адшуканая намі архіўная крыніца акрамя ўсяго іншага адкрывае і яшчэ адно забытае імя творцы другой паловы XVII ст. — майстра-разъбяра Яна Радванскага. На жаль, пра яго не ўдалося выявіць ніякіх звестак. Гэтае імя нават не сустракаецца ў грунтоўным польскім біографічным даведніку, куды патрапілі звесткі пра шматлікіх творцаў з нашых земляў часоў Рэчы Паспалітай. Хочацца спадзявацца, што ў далейшым будуть выяўлены дадзеныя пра яго жыццё і творы.

Выяўлены намі дакумент 1713 г. дадае і новыя "штрыхі да партрэта" маршалка Аляксандра Гілярыя Палубінскага: дэтуль было вядома, што ён фундаваў у 1662 г. Глускі бернардзінскі кляштар⁴¹, аднак вынікае, што ён садзейнічаў развіццю і Жыровіцкага базыльянскага кляштара, для якога замовіў прыгожы іканастас, а таксама бакавы алтар Святога Крыжа.

Уведзеная ў навуковае карыстанне крыніца з апісаннямі ўніяцкіх манастыроў за 1704 г. таксама мае бяспрэчную каштоўнасць для даследчыкаў дадзенай тэмы. Неабходна падкрэсліць, што да цяперашняга часу навукоўцам, якія вывучаюць гісторыю ўніяцкіх манастыроў (архітэктуру, сакральнае мастацтва) яна была невядомая. Фактычна асноўныя крыніцы з апісаннямі базыльянскіх кляштараў, на якія абапіраюцца даследчыкі, належаць да канца XVIII — пачатку XIX ст. Дадзены ж дакумент — самы ранні з падобных архіўных матэрыялаў.

³⁹ Рукописный отдел архива Института истории материальной культуры Российской академии наук. Ф. Р III, д. 3138, л. 7.

⁴⁰ Ветер Э.И. Об особенностях белорусского иконостаса // Художественное наследие. Хранение, исследование, реставрация. 1978, № 4 (34). С. 190.

⁴¹ Духан И.Н. О программе и составе иконостасов Белоруссии XVII — XVIII вв. // Советское славяноведение.

ЗНАХОДКІ І АДКРЫЦЦІ

1988, № 2. С. 70—84; Ks. Michał Janocha. Ikonostasy w cerkwiach Rzeczypospolitej w XVII—XVIII wieku // Przegląd Wschodni. T. VIII. Z. 4 (32). S. 897—921.

⁴ Беларускі іканастас. Творы іканапісу і драўлянай пластыкі канца XVII — пачатку XIX ст. Буклет да выстаўкі ў Нацыянальным мастацкім музеі Рэспублікі Беларусь / Склад. А. Карпенка, аўтар тэкstu А. Ярашэвіч. Мн., 2015. С. 5.

⁵ Аўтар выказвае шчырую падзяку Войцеху Баберскаму за прадастаўленне выпісак з дадзенага гістарычнага документа, з якім, на жаль, мы не мелі магчымасці азнаёміцца, бо цяпер ён знаходзіцца на рэстаўрацыі.

⁶ Баберскі В. Адзіны з шасці // Маства. 2005, № 11. С. 22—23.

⁷ Святые заступники в православной иконописи XVI—XIX веков [мультидийный диск: виртуальная версия белорусско-российской выставки, 24 апреля — 24 июля 2010 года] / Национальный художественный музей Республики Беларусь, 2010.

⁸ Жировицкий (Жировичский) в честь Успения Пресвятой Богородицы ставропигиальный мужской монастырь / Прот. Георгий Соколов, А.А. Ярошевич, Е.Ю. Шевчук, А.А. Турилов // Православная энциклопедия. Т. 19. Москва, 2010. С. 263—273.

⁹ Ярошевич А.А. Проблемы атрибуции иконостаса Успенского собора Жировичского монастыря // XI Филевские чтения. Тезисы конференции 24—26 декабря 2012 года. Москва, 2012. С. 113—115.

¹⁰ Флікоп Г.А. Асаблівасці тэрміналогіі пры апісанні іканастасаў у візітацыйных актах уніяцкіх храмаў Беларусі ў канцы XVII — першай трэці XIX стст. // Історія релігій в Украіні: научовий ўзорчнік. Кніга 2. Львів, 2014. С. 350—361.

¹¹ Ярошевич А.А. Проблемы атрибуции иконостаса Успенского собора Жировичского монастыря. С. 115.

¹² Постернак К.В. К вопросу об эволюции форм алтарной преграды униатских храмов на территории Речи Посполитой // Славяноведение. 2013, № 4. С. 82.

¹³ Аўтар выказвае шчырую падзяку Германскаму гістарычнаму інстытуту ў Маскве і ў прыватнасці куратору стыпендыйальных праграм Андрэю Уладзіміравічу Дароніну за прадастаўленне гранта для даследчай працы ў архівах Санкт-Пецярбурга і Масквы.

¹⁴ Сума, за якую разъбяр выканай сваю працу, у дакумэнце не ўказаная.

¹⁵ Архів Санкт-Петербургскага інститута істории Российской академии наук (далей — АСПБИИ РАН). Ф. 52, оп. 1, д. 164, л. 21 отв.

¹⁶ Флікоп Г.А. Існаванне іканастасаў у грэка-каталіцкай царкве ў ХVII — першай палове XIX ст. // Весці На-

цыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя гуманітарных навук. 2013, № 4. С. 81—87.

¹⁷ Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі. Ф. 694 вол. 1, спр. 287, арк. 2.

¹⁸ Флікоп Г.А. Асаблівасці тэрміналогіі пры апісанні іканастасаў у візітацыйных актах уніяцкіх храмаў Беларусі ў канцы XVII — першай трэці XIX стст.

¹⁹ АСПБИИ РАН. Ф. 52, оп. 1, д. 328.

²⁰ Там жа. Л. 12—13.

²¹ АСПБИИ РАН. Ф. 52, оп. 1, д. 291, л. 2; Д. 289, л. 2. Д. 374, л. 2.

²² Там жа. Д. 328, л. 12—13.

²³ Там жа. Л. 13.

²⁴ Там жа. Л. 14 адв.

²⁵ Там жа. Д. 291, л. 4.

²⁶ Там жа. Д. 289, л. 4; Lietuvos valstybes istorijos archyvas (далей — LVIA). F. 6346 ар. 1, б. 58. I. 327.

²⁷ Жировицкий (Жировичский) в честь Успения Пресвятой Богородицы ставропигиальный мужской монастырь. С. 263—273.

²⁸ Ярошевич А.А. Проблемы атрибуции иконостаса Успенского собора Жировичского монастыря. С. 115.

²⁹ Dudáš M., Gojdič I., Šukajlová M. Piękno Słowackiej Kultury. Drewniane cerkwie i kościoły. Bratislava, 2007. S. 47, 51, 54, 58, 60, 99, 103, 105, 106, 113, 115.

³⁰ Візіты ўніяцкіх цэркваў Мінскага і Навагрудскага сабораў 1680—1682 гг.: зборнік дакументаў / Укладальнік Д. В. Лісейчыкаў. Мінск, 2009.

³¹ Флікоп Г.А. Іканастасы ўніяцкіх храмаў Беларусі XVII — пачатку XIX ст.: колькасць чыноў і іх змест // Історія релігій в Украіні: научовий ўзорчнік. Кніга 2. Львів, 2015. С. 324—334.

³² Ярошевич А.А. Проблемы атрибуции иконостаса Успенского собора Жировичского монастыря. С. 113—115.

³³ АСПБИИ РАН. Ф. 52, оп. 1, д. 374. Л. 2 отв. — 6 отв.

³⁴ Там жа.

³⁵ Ярошевич А.А. Проблемы атрибуции иконостаса Успенского собора Жировичского монастыря. С. 113—115.

³⁶ АСПБИИ РАН. Ф. 52, оп. 1, д. 289, л. 4.

³⁷ Там жа. Д. 374, л. 2 отв. — 6 отв.

³⁸ Там жа; LVIA. F. 634, ар. 1, б. 34. I. 5.

³⁹ АСПБИИ РАН. Ф. 52, оп. 1, д. 363. Аўтар выказвае шчырую падзяку Дзянісу Лісейчыкаму за прадастаўленне копіі старонкі дакумента са звесткамі пра Ерамія Струшака.

⁴⁰ Ks. Michał Janocha. Ikonostasy w cerkwiach Rzeczypospolitej w XVII—XVIII wieku. Z. 4 (32). S. 897—921.

⁴¹ Пазднякоў В. Палубінскія // Вялікае княства Літоўскае: Энцыклапедыя. У 2 т. Т. 2. Мн., 2006. С. 393.

*Іканастас Успенскага сабора ў Жыровічах:
новыя звесткі па пытанні атрыбуцыі*
(да матэрыялу Галіны Флікоп-Світа)

Абразы іканастаса Успенскага сабора Жыровіцкага праваслаўнага мужчынскага манастыра.



Апосталы Андрэй і Пётр.



Апосталы Павел і Іакаў Зевядзееў.